

УСТАНОВА КУЛЬТУРЫ «ЦЭНТР
ВИЗУАЛЬНЫХ ВИКАНАЛЬНЫХ ЦІХМА
СТАЦТВАЎ «АРТ КАРПАРЭЙШН»
220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 21
р/р3015000001489 у ЦБП 795
ААТ «Белгазпрамбанк» (код 742),
г. Мінск, вул. Раманаўская Слабада, 5
УНП 191761023 ОКПО 380582845000



УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР
ВИЗУАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ИСКУССТВ «АРТ КОРПОРЕЙШН»
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 21
р/с 3015000001489 в ЦБУ 795
ОАО «Белгазпромбанк» (код 742),
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5
УНП 191761023 ОКПО 380582845000

25-ТЫ МІНСКІ МІЖНАРОДНЫ КІНАФЕСТЫВАЛЬ «ЛІСТАПАД» ПРОЙДЗЕ З 2 ПА 9 ЛІСТАПАДА

Галоўная кінападзея Беларусі Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» сустрэне ў лістападзе свой чвэрцьстагоддзевы юбілей. Паказы фільмаў з краін былога сацыялістычнага лагера – менавіта на гэтым рэгіёне робіць акцэнт канцэпцыя форуму – пройдуць з 2 па 9 лістапада ў Мінску. Сёння каманда займаецца фарміраваннем конкурсных праграм, якое будзе доўжыцца да 9 верасня.

Мінскі міжнародны кінафестываль – адна з самых значных культурных падзей Беларусі. У конкурсах «Лістапада» штогод удзельнічае каля 150 фільмаў з больш чым 50 краін, пазаконкурсныя праграмы ўключаюць у сябе найбольш знакавыя ігравыя і дакументальныя карціны, адзначаныя прызамі найважнейшых міжнародных кінафестываляў. У ліку іншых фарміруецца так званы Нацыянальны конкурс, які перадае вобраз сучаснага беларускага кіно.

«Лістапад» акрэдытаваны Міжнароднай федэрацыяй асацыяцый кінапрадзюсераў (FIAPF) як конкурсны фестываль фільмаў краін Балтыі, Цэнтральнай Азіі, Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. З мінулага года на фестывалі ўручаецца у тым ліку Прыз Міжнароднай федэрацыі кінакрытыкаў (FIPRESCI). Такім чынам, «Лістапад» уваходзіць у спіс самых прэстыжных кінафорумаў, у ліку якіх – сусветна вядомыя Берлінскі, Венецыянскі, Варшаўскі.

У розныя гады гасцямі Мінскага кінафестывалю станавіліся Фані Ардан, Клэр Дэні, Андрэй Звягінцаў, Эмір Кустурыца, Кшыштаф Занусі, Брыянтэ Мендоса, Дэні Катэ, Сяргей Лазніца і іншыя. ММКФ «Лістапад» штогод наведваюць да 40 000 глядачоў і больш за 100 гасцей з усяго свету.

На пляцоўках фестывалю праходзяць мерапрыемствы індустрыяльнай платформы Bel:Cinema, накіраваныя на сувязь паміж прафесіяналамі сферы кіно, абмен вопытам, распрацоўку спосабаў узаемадзеяння рэжысёраў і прадзюсераў з улікам спецыфікі рэгіёну.

Заснавальнікамі ММКФ «Лістапад» з'яўляюцца Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт.